

ЗЯРНЯТКА 28

Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, памрэ, то прынясе багаты плён

Ян 12, 20-33



Былі некаторыя грэкі сярод тых, хто прыйшоў пакланіцца Богу на свята. Яны падышлі да Філіпа, які быў з Бэтсаіды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: Пане, мы хочам бачыць Езуса. Філіп пайшоў і сказаў пра гэта Андрэю. І пайшлі Андрэй з Філіпам, і расказалі Езусу.

А Езус сказаў ім у адказ: Настала гадзіна ўславіцца Сыну Чалавечаму. Сапраўды, сапраўды кажу вам: калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то застанецца адно, а калі памрэ, то прынясе багаты плён. Хто любіць жыццё сваё, загубіць яго; а той, хто ненавідзіць жыццё сваё на гэтым свеце, захаве яго для вечнага жыцця. Калі хто служыць Мне, няхай ідзе Маім шляхам; і дзе Я, там будзе і слуга

Мой. І хто Мне служыць, таго ўшануе Айцец Мой. Цяпер усхвалявана душа мая; і што Мне сказаць? Ойча, захавай Мяне ад гэтай гадзіны. Але ж дзеля гэтай гадзіны Я і прыйшоў. Ойча, услаў імя сваё! І пачуўся з неба голас: Уславіў і ўслаўлю зноў.

Народ, які стаяў і чуў гэта, казаў: Гэта гром. Іншыя ж казалі: Анёл гаварыў з Ім. А Езус адказаў, кажучы: Не дзеля Мяне быў гэты голас, але дзеля вас. Цяпер адбываецца суд над гэтым светам; цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон. І Я, калі буду ўзняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе.


Казаў жа Ён гэта, прадказваючы, якою смерцю меўся памерці.

Гэта слова Пана.

ЧЫСТАЕ СЭРЦА СТВАРЫ ЎВА МНЁ, БОЖА.

Запішы словы Езуса напарадку.

ДАЮ ТАБЕ ЗАДАННЕ,
ЦІ ТЫ ГАТОВЫ ЯГО
ВЫКАЦЬ?



19 сакавіка адзначаем свята вялікага святога - **св.Юзафа**, абранніка Дзевы Марыі і апекуна Езуса. Св.Юзаф і наш апякун! Памаліся наступнай малітвай да св.Юзафа за сваю сям'ю і, ад ўсяго сэрца папрасі яго аб апецы.

Святы Юзэфе, мой апякун! Звяртаюся да цябе і прашу за маіх бацькоў, маіх сяцёр і братоў. Сцеражы нас ад усялякага зла і спакусаў злога, захавай у нашай сям'і любоў і спакой, якія панавалі і ў тваёй Сям'і. О Ты, які трымаў Езуса на руках, трымай і нас у сваіх айцоўскіх далонях. Дапамажы, асабіста мне, быць працавітым і маўклівым як Ты, святы Юзэфе. Амэн.

